



# Запрашаем наведальца 7 кастрычніка 2017 г. Дзень здароўя



Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Гадзіна зносін "Як быць здаровым"	9.00 - 9.45	Кабінет № 3	Марчык Т.П.
Конкурс малюнкаў "Краіна Вітамінія"	9.55 - 10.40	Кабінет № 3	Марчык Т.П.
Віктарына "Што я ведаю пра здаровы лад жыцця"	10.50 - 11.35	Кабінет № 3	Марчык Т.П.
Спартландыя "Вясёлыя старты"	12.40 - 13.25	Спартыўная зала	Марчык Т.П., Дунько А.С.
Гульня "Падарожжа па краіне "здоровых" мультфільмаў"	11.45 - 12.30	Кабінет № 12	Марчык Т.П.
<b>5 - 8 класы</b>			
Гульня "Падарожжа па краіне "здоровых" мультфільмаў"	9.00 - 9.45	Кабінет № 13	Скобля Ю.М.
Віктарына "Што я ведаю пра здаровы лад жыцця"	9.55 - 10.40	Кабінет № 13	Скобля Ю.М.
Круглы стол "Жыццё шанавец умейце"	10.50 - 11.35	Кабінет № 13	Скобля Ю.М.
85-годдзю І.Пташнікава "Чалавек абжывае зямлю"	11.45 - 12.30	Кабінет № 13	Зорко Т.Ю.
Спартландыя "Вясёлыя старты"	12.40 - 13.25	Спартыўная зала	Дунько А.С., Скобля Ю.М.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорта і здароўя згодна раскладу	9.00 - 11.35	***	***
Дыскусія "Бегаць нельга вучыць. Дзе паставіць коску?"	11.45 - 12.30	Кабінет № 13	Скобля Ю.М.
Спартландыя "Вясёлыя старты"	12.40- 13.25	Спартыўная зала	Дунько А.С., Скобля Ю.М.